

Марына Свістунова
Мінск

Лексічныя паланізмы ў старабеларускіх творах рэлігійнай палемікі

Уплыў польской мовы на беларускую, неаднолькавы па інтэнсіўнасці ў розныя гісторычныя перыяды, – даўновядомы і агульнаізнаны факт¹. З сярэдзіны XVI ст. і асабліва пасля Люблінскай уніі 1569 г. польская мова імкліва пашыраеца „як прэстыжны сродак культурнай камунікацыі, вуснай і пісьмовай”². Гэта прывяло да таго, што

„як аб гэтым пераканаўча сведчаць дадзенныя картатэкі *Гісторычнага слоўніка беларускай мовы*, паланізмы ў часы позняга сярэдневякоўя (XVI–XVII ст.) складалі звыш чверці слоўнікавага складу старабеларускай мовы”³.

Польскамоўны ўплыў, з'яўляючыся сістэмным, прайўляўся на ўсіх моўных узроўнях. Фанетычныя, лексічныя, словаўтваральныя і граматычныя паланізмы прадстаўлены ў розных па жанрава-стылёвай прыналежнасці старабеларускіх творах. Не звяртаючыся да новай беларускай літаратурнай мовы, а таксама дыялектнага маўлення, выяўленне і вывучэнне паланізмаў у якіх заслугоўвае асобнага грунтоўнага даследавання і распрацоўкі адпаведных метадаў яго правядзення, засяродзімся на мове шэрту старабеларускіх твораў рэлігійнай палемікі канца XVI – пачатку XVII стст., якія з'яўляюцца своеасаблівымі і, трэба сказаць, вельмі яскравымі адбіткамі моўнай

¹ Гл., напр.: Е.Ф. Карапки, *Беларусы в 3 томах*, т. 3, *Очерки словесности белорусского племени*, Минск 2007, с. 9–10; У.В. Аничэнка, *Паланізмы ў беларускай і ўкраінскай пісьменнасці XVI–XVII стст.* [у:] У.В. Аничэнка, *Беларуска-украінскія пісьмовамоўныя сувязі*, Мінск 1969, с. 253–255; А.І. Журавскі, *Паланізмы* [у:] *Гісторычнай лексікалагія беларускай мовы*, рэд. А.Л. Баханькоў, А.І. Журавскі, М.Р. Суднік, Мінск 1970, с. 95, 102; А.І. Журавскі, І.І. Крамко, *Характар зневідных узаemonадносіц беларускай літаратурнай мовы з іншымі славянскімі мовамі ў пачатковы перыяд яе фарміравання*, Мінск 1973, с. 7, 9; Л.М. Шакун, *Гісторыя беларускай літаратурнай мовы*, Мінск 1984, с. 90–91; А.М. Булыка, *Лексічныя запазычанні ў беларускай мове XIV–XVIII стст.*, Мінск 1980, с. 7–8.

² І.П. Клімаў, *Рэфармация ў гісторыі літаратурных моў славян. Уклад польска-беларускага і славенска-харвацкага пратэстантызму* 16 ст., Мінск 2004, с. 26.

³ А. Грушца, *Пра некаторыя даўно забытныя паланізмы ў беларускай мове* [у:] *Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Зборнік матэрыялаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі ў 3-х частках*, ч. 3, Віцебск 1997, с. 538.

сітуацыі ў Вялікім Княстве Літоўскім⁴. Некаторыя з гэтых твораў з'яўляюцца сумесным беларускім і украінскім культурна-гістарычным, літаратурна-моўным адлюстрраваннем, але з-за адсутнасці найбольш адпаведнага агуль-напрынятага тэрміна⁵ мы карыстаємся ў дачыненні да гэтых твораў і іх мовы тэрмінам *старабеларускі*. Наша даследаванне, не прэтэндуючы на вы-чаральнасць, мае на мэце не столькі выявіць і назваць пашыраныя ў ана-лізуемых творах разлігійнай палемікі лексічныя паланізмы, колькі акрэсліць проблемы, якія ўзнікаюць падчас правядзення такога даследавання і якія звязаны з разуменнем сутнасці лексічнага паланізма як лінгвістычнага па-ніці ў дачыненні да беларускай моўнай сістэмы старажытнага перыяду.

Каб даць агульнае ўяўленне пра ступень уздзеяння польскай мовы на мову старабеларускіх твораў разлігійнай палемікі, прывядзём толькі даве цытаты з тэкстай, напісаных на старабеларускай мове, а не перакладзеных на яе. Першы з іх адносіцца да праўніцкай літаратуры, другі – наадварот, напісаны ў абарону непрыніцця ўні.

1. *Справядлівае апісанне Інцыя Пасея, Вільня 1596 г.:*

„А вясьь другихъ людеи простыхъ которыеся мешаете межи зацными и шляхецкими станы, покинувши ремесло свое, шило и дратыву, на што вясьь панъ Богъ поволалъ, и хочете теж церквами и духовенствомъ радити, втручаючися не въ свое речы, отсылаю вясьь до варъстиковъ вашихъ, пильнуи кождымъ своего поволанья абыс ремесла не забыль, а еслить идеть о спасение, слухаинже старыхъ своихъ дома седечы, не бегаючи по свету и не бунтуючи людемъ християнскихъ, бо лепеи ве-деть паstryръ, што овьцы здорово, а не отступи паstryра бо певне бу-дешъ у волка в зубехъ” (*Справ. апіс*, 23).

2. *Аб абразах, аб рэліквях манаха Феадосія, Жыровічы 1622 г.:*

„Геретици всі едных артыкулов вѣры запрелися, чытальніку ласкавый, а других дивныхъ своими фалышрьствы вышпотили. Межы іншыми и тот: о поединковой ласце бокой ку местцу яковому стому, о путнова-нию людей набожныхъ до нихъ о образех о реликвях сѣхъ дивныхъ блюз-нерствъ ужывают чуда бозские през нихъ бывалые розманите щыплют забобонами гулсами балвохвалством то называють и вѣрныхъ божих

⁴ Спіс выкарыстаных твораў размешчаны ў канцы артыкула.

⁵ Розныя, часам супрацьлеглыя, меркаванні на гэту тэму прадстаўлены ў наўковых працах апошняга дзесяцігоддзя, гл., напр.: У. С в я ж н с к і, *Ab statutis беларускай і украінскай моў у часы Вялікага Княства Літоўскага* [у:] *Metriciana. Даследавані і ма-тэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага*, т. 2, Atheneaешт: Commentarii Historiae et Culturae, VIII, Мінск 2003, с. 132–163; В. М о й с і е к о, *До проблеме выділення „західнорускага” наріччя, або Якою мовою писали на теренах украінсько-беларускаго пограниччя у XVI–XVII столітті?*, *Украінскій гуманітарнік* 2002, вип. 7, с. 92–115; В. М я к і ш е в, *О письменна-литаратурном языке Великого Княжества Литовского и „русских“ земель Речи Посполитой* [в:]; В. М я к і ш е в, *Язык Литовского Статута 1588 года*, Kraków 2008, с. 9–39.

лифы образкамі и іншымі размантывымі слова титулуюць против ясному писму старога і новога тэстаменту, зданю старожытныхъ отцовъ сѣхъ і захованю всее цѣкве" (Аб' образах, 1).

Асабліва моцна адчуваецца польскамоўная плынь у выпадку, калі твор быў напісаны па-польску і потым перакладаўся на старабеларускую мову, як гэта адбылося, напрыклад, са знакамітым *Апокрысісам* Хрыстафора Філалета (польскі варыянт выйшаў з друку ў Вільні ў 1598 г., старабеларускі – у Астрозе ў 1599 г.). Параўнаем, напрыклад, судносныя месцы з прадмовы да чытача ў двух варыянтах тэксту:

Cel, do którego w tey odpowiedzi zmierzały, ten jest: okazanie niewinnosci naszej a wykroczenia strony przeciwnej, która się płocho, nieroźmyslnie, bez przyczyny, mimo wiadomość wszystkiej braciey, do oddania posłuszeństwa oycu papieżowi Rzymskiemu pokwapiła; którą ten pisarz pomienionych o synodzie xiążeck obmawiał, na nas winę zwalałc, nam starożytny religley Greckley ludziom upor, niebaczenie, grzech przeciwko Bogu, nieposłuszeństwo przeciw romazańcowi ego, sianie miedzy bracią rostytkow, zgody u miłości gardzenie, prawdy i drog zbawiennych zaniedbanie, synodow rozrywanie, nierzqd, ślepote, niestatek, głupstwo, bliżnienie, smiałość u wszeteczniość bezbożna, a zgoła wszystko, co iadownita slinka do vst przyniosła, przypisując. (Апокр., 4 адв. ненум.).

Цэль, до котраго ёсь той отповѣди мѣримо, тотъ есть: оказанье невинности нашей а выкоченъя стороны противной, которая си плохо, нерозмыслыне, безъ причины, мимо вѣдомостъ всей братии, до отданья послушенства отцу папѣжови Рымскому поквапила; которую толькъ писарь памененыхъ о сенодѣ книжокъ обмавляетъ, на нась вину валичи, нась старожитной релѣи Греческой людемъ упоръ, небаченъе, грѣхъ противъ Богу, непослушенство противъ помазанцеви его, съянне межи братью ростырковъ, згоды и милости ззорженье, правды и дорогъ забвенныхъ занедбанье, сенодовъ разрыванье, непорядокъ, слѣпоту, нестатокъ, глупство, близненъе, смѣлость и вшетечность безбожную, а згала все, што ядовитая слинка до устья принесла, приписуючи (Апокр., 4 адв.).

На сутнасці, тут мы ў асноўным маем справу з паслоўным перакладам, які выявіўся ў простым дадаванні да польскамоўных каранёў старабеларускіх слова- і формаўтаральных афіксай і надання цэлай словаформе большіменш усходнеславянскага фанетычнага аблічча. Частка слоў пададзена як кірылічна транслітарацыя адпаведных польскіх, і, нават, калі ў мове былі ўласныя слова, яны не падбіраюцца для замены паланізмай, у выніку чаго сэнс перададзены не заўсёды належным чынам. Напрыклад, выраж *się płocho pokwapiła* так і перакладзены: ся плохо поквапила⁶, хоць у старабеларускай мове прыслоўе плохо, паводле *Гістарычнага слоўніка беларускай мовы*, мела толькі адно значэнне: 'дрэнна'⁷. Польская ж прыслоўе *płocho*, паводле *Słownika polszczyzny XVI wieku*, мела наступныя значэнні: 1. Nierozważnie, niepoważnie, lekkomyślnie, pochopnie, w sposób nie budzący zaufania. 2. Marnie, źle.

⁶ Поквапітися – 'паспяшацца'. Гл.: *Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, вып. 26, Мінск 2006, с. 51.

⁷ Ibidem, вып. 24, Мінск 2005, с. 380.

3. Nierewnie, niespokojnje⁸. На нашу думку, у дадзеным кантэксце значэнне прыслоўя плохо ў спалучэнні з дзеясловам *поквапітися* ‘паспяшашца’ якраз супадае з першым, асноўным, значэннем польскага прыслоўя *piocho*. І, такім чынам, у дадзеным выпадку старабеларускае прыслоўе плохо ў значэнні ‘неразважна, легкадумна, паспешліва’ з’яўляцца семантычным паланізмам.

Паланізмы ў разглядаемых творах рэлігійнай палемікі часта з’яўляюцца кірылічнымі запісамі адпаведных польскіх лексем і пры гэтых могучы захоўваць фанетычнае і граматычнае афармленне апошніх, напрыклад: *баламутня, балвофалца, баранокъ, блузнити, блузнерство, боръздеи, быдло, быдлятъ; валька, варована, васнь, вдячне, ведле, ведлугъ, велбитися, взгарда, внивечь, воланый, волати, волити, вонтъпти, врыхле, втручаючыся, вшакъ, вшетеченство, вшетечникъ, вшехмоность; довстиль, довтѣль, довытѣлне, дочекати; жекгляръ; завжды, заграниценье, заисте, залецанье, запамяталь, зацны, заюшти, згодливе, зеволити, зепсовано, зештье, злочоный, зупальны; Кацерства, кгвалтъ, кгды, кламство, клейнотъ, костель, крест; лачно, ледво; маетность, малженство, марны, меновите, мешкане, мешкатали, мниманье, моцъ, моцъне, мылити(се); навернути(ся), намовляти, наслушне, наスマвіско, на тыхмесьтве, невымовне, недбалость, ненідзны, непожиточный, нерадъ; обелжене, облудность, облуканый, ображене, обфітовати, обцевати, овшемъ, озяблый, окрутне, оманене, амъльны, опатрны, оплюскати, отуха, очекивати; паненъки, пани, панъ, панъство, пастьвіско, певный, пекелны, пилне, пильно, пильновати, плонны, поволанье, погамовати, погоршене, подлеглы, пожиточно, пожитъкъ, позовъ, покармъ, поличкованье, помста, поневажъ, посполитый, посполите, потаенне, потваръ, потомнны, потрафити, працути, припатрити, приражене, присмачки, прудъши; радшай, рагчты, размаityмъ, распачъ, рытына; скутъкъ, скаржытися, спѣжарня, сплюгавлены, спирати, сполечны, спросны, стаrushкъ, столаецъ, суполност; теды, трвати, трвоожачы, трутзина; упаметане, упатр(о)вати, уторъ, услинне, уставичне, уфати; фолкговати; хвѣчючий(ся), хуть; цнота; чельнейшы, чловѣченство, чловѣчество, члонъкъ; шидерство, ширмовати, шкалевати, штрафованы, штурмовати; яскиня, ясневелможны і інш.*

Зразумела, што ў рэлігійна-палемічных тэкстах можна выявіць паланізмы разнастайных лексіка-семантычных груп, аднак жанрава-стылёвая спецыфіка абумовіла перавагу ў іх слоў, якія называюць паняцці, звязаныя з рэлігійным жыццём, палітыкай і справаводствам. Адзначаюцца таксама лексемы, звязаныя з вайсковай справай, разумовай дзеянасцю, сферай науки, побытавыя. З тас прычыны, што сваёй галоўнай задачай у гэтых артыкуле лічым выяўленне цяжкасцей, звязаных з кваліфікацыяй лексічных паланізмаў, то на выяўленні напаўнення названых лексіка-семантычных груп засяроджвацца не будзэм.

А. Якім бы ні было агульнае ўражанне ад прыведзеных вышэй тэкстовых урыўкаў, неабходна вызначыць, якія менавіта моўныя факты трэба ква-

⁸ *Słownik polszczyzny XVI wieku*, т. 24, Warszawa 1996, с. 407–408.

ліфікаваць як лексічныя паланізмы. Аднак найперш неабходна даць азначэнне самога паланізма. У айчынных лінгвістычных слоўніках можна знайсці толькі самую агульную дэфініцыю: „**паланізмы** (ад новалац. *polonus* – польскі) – слова або выразы, запазычаныя з польскай мовы”⁹; „**паланізм**, -у, м. Слова або выраз, запазычаныя з польскай мовы. (Ад новалац. *polonus* – польскі)”¹⁰. Больш шырока пра паланізм паведамляеца ў *Беларускай энцыклапедыі*:

„**паланізм**, слова, запазычаныя з польскай мовы. У беларускую мову пачалі пранікаць з канца XIV ст. Працэс актыўнага папяунення слоўніка беларускай мовы паланізмамі прайтываўся да 1930-х гадоў. Запазычанне іх адбывалася 2 шляхамі: вусным [...] і пісьмовым [...]. Сярод паланізмаў выдзяляючы грамадска-палітычныя тэрміны, ваенныя, бытавыя слова, прастамоўныя. Праз польскую мову ў беларускую лексіку прыйшла значная колькасць слоў з іншых мояў”. [Далей называюцца некаторыя фанетычныя, марфалагічныя і словаўтваральныя прыкметы паланізмаў сучаснай беларускай мовы. – M.C.]¹¹.

Як бачна, дадзеныя азначэнні вельмі шырокія і толькі апошнія акрэсліва фармальных моўных прыкметы, паводле якіх сучаснае беларускае слова можна кваліфікаваць як паланізм. Па-сугласці, такіх жа прыкмет пры выяўленні і класіфікацыі паланізмаў прытрымліваюцца і гісторыкі мовы, аднак дыяхронічны аналіз патрабуе і пэўнай карэктроўкі. І калі для фанетычных, словаўтваральных, граматычных паланізмаў старажытнай пары можна выявіць, апісаць і падаць канкрэтныя фармальные прыкметы, то для лексічных паланізмаў такія прыкметы вызначыць нельга, хіба што можна назваць лексіка-семантычныя группы, у якія запазычваліся слова з польскай мовы.

Лексічныя паланізмы складаюць самы пашыраны пласт запазычанай лексікі старабеларускай мовы і „па колькасці прадстаўленых лексем займаюць першае месца”¹². Сказанае датычыць не толькі „залатага веку” старабеларускай мовы (з сярэдзіны XVI да сярэдзіны XVII стст.), але і больш ранняя яе перыяду (XIV–XV стст.)¹³.

Як гэта ні парадаксальна, але ў айчыннай навуковай літаратуры цяжка знайсці непасрэдныя азначэнні таго, якія ж слова трэба лічыць лексічнымі паланізмамі, а пытанне гэтае простае толькі на першы погляд. Здавалася б, што лексічным паланізмам трэба прызнаць слова, якое існуе (або існавала) у польскай мове і якое было перанята ў мову беларускую. Яшчэ ў 1970 г. А.І. Жураўскі адзначаў, што

⁹ П.У. С ц я ц к о, М.Ф. Г у л і ц к і, Л.А. А н т а н ю к, *Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў*, Мінск 1990, с. 94.

¹⁰ Глумачальны слоўнік беларускай мовы ў 5 татах, т. 3, Мінск 1979, с. 625.

¹¹ П.У. С ц я ц к о, *Паланізм* [у:] Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі ў 5 татах, т. 4, Мінск 1987, с. 147; *Беларуская энцыклапедыя* ў 18 т., т. 11, Мінск 2000, с. 536.

¹² А.І. Ж у р а ў с к і, *Паланізмы...*, с. 89.; гл. таксама: А.М. Б у л ы к а, *Лексічныя запазычанні...*, с. 8.

¹³ А. Б у л ы к а, *Лексічныя паланізмы ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове ранняга перыяду* [у:] *Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica. VII міжнародная навуковая канферэнцыя „Беларуска-руска-польскіе супастаўленыя мовазнаўства, літаратура-знаўства, культуралогія”*. Зборнік навуковых артыкулаў, Віцебск 2006, с. 62.

„праблема паланізмаў наогул з'яўляецца найбольш складанай у беларускай лексікалозі. Аб'ектыўную цяжкасць пры вывучэнні гэтага разраду запазычанняў у беларускай мове складае выключная блізкасць слоўнікавага саставу польскай і беларускай моў у семантычных і словаўтваральных адносінах. У якасці паліядніга меркавання можна лічыць, што такая блізкасць тлумачыцца некалькімі асноўнымі прычынамі: захаваннем агульнаславянскай дыялектнай спадчыны; утварэннем новых лексічных адзінак на глебе самастойнага існавання гэтых моў па аднолькавай словаўтваральнай мадэлі; запазычваннем з адной мовы ў другую ў выніку цеснага ўзаемадзеяння паміж гэтымі мовамі на працягу ўсяго старажытнага перыяду”¹⁴.

Маючы справу са старажытнымі моўнымі сістэмамі, да лексічных паланізмаў вартад адносіць слова, якія ўзніклі і былі вядомы спачатку ў польскай мове, а пазней сталі выкарыстоўвацца і ў старабеларускай з тым же значэннем або значэннямі; натуральным выглядае супадзенне семантычнага аб'ёму, а таксама фанетычнае і граматычнае афармленне такіх лексем на ўзор польской мовы. Кваліфікацыя лексемы як паланізма павінна ўлічваць і час пранікнення лексемы з польской мовы – у нашым выпадку – у старабеларускую мову, яе форму і змест.

Гаворачы пра тое, што лексічны паланізм – слова, перанятае з польской мовы, дзе яно ўзнікае раней, мы не маем на ўвазе толькі факт пісьмовай фіксацыі такога слова спачатку у польскім, а потым у старабеларускім пісьменстве. Так вядомы лексемы, якія традыцыйна адносяцца да паланізмаў і якія выяўлены спачатку ва ўсходнеславянскіх тэкстах, а ў польскіх адзначаюцца пазней. Украінскі даследчык А. Баруцкі ў адным са сваіх артыкулаў паведамляе:

„Іноді полонізмы фіксуються в давньоукраінскій та давньобілорускій пісемности раніше, ніж у польскій: *бронатыны* ‘рудий’ (від червоного до коричневого) е в *Продажной Хоньки Восковой* 1378 р., тоді коли перша фіксацыя цьго слова в давньопольскій та давньочеській мовах належыць 1458 та 1448 років; *габати* ‘утискати, турбувати’ в *Прывілеях Вітовта* 1389 року (*забавіти*)¹⁵, а в давньопольскій вперше відзначено в пісемности лише в II пол. XV ст. та інш.”¹⁶.

Л.Л. Гумецкая, на прыклады і артыкул якой спасылаеца паліядні аўтар, прыводзіц цэлы шэраг лексічных паланізмаў, па яе назіраннях, засведчаных ва ўсходнеславянскім справавым пісьменстве раней, чым у польскім:

¹⁴ А.І. Жураўскі, *Паланізмы*, с. 89.

¹⁵ Гістарычны слоўнік беларускай мовы падае лексему *габати*, *габоты* ‘абвінавачваць, выклікаць у суд’ пад 1388 г. – гл.: Гістарычны слоўнік беларускай мовы, вып. 6, Мінск 1985, с. 234.

¹⁶ А. Боруцкі, *Відоображенне польскага вплыву в історіі украінско-беларускіх лексічных звязкаў у пам'ятках пісемности XIV-XVII ст.* [у:] Беларуска-руска-польскаяе супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства. Зборнік матэрыялаў IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. З частках, ч. 1, Віцебск 1997, с. 71.

брунатъныи, кгвалтъ / гвалтъ / квалтъ, гандель, габание, габати, квітация / квітация / квітанцыя, рада, голдовати / кголдовати, жадний, дѣльскыи, дѣлцковати¹⁷. Зразумела, што факт першай пісьмовай фіксацыі ва ўсходнеславянскіх, а не ў польскіх тэкстах не робіць гэтых лексемы ўсходнеславянскім па паходжанні. Аднак выкажам сумненне, што гэтых слова наогул варта лічыцца паланізмамі, паколькі ў польскай мове яны фактычна з'яўляюцца запазыччаннямі з лацінскай і сярэдневерхнемецкай моў, за выключэннем слоў габание, габати, жадний, дѣльскыи, дѣлцковати¹⁸. Да-дзены выпадак паказвае, што адсутнасць распрацаванай тэорыі лексічных паланізмаў можа прыводзіць даследчыку да розных высноў адносна адных і тых жа моўных фактав.

В. Сітуацыя з лексічнымі паланізмамі значна ўскладняеца, калі спра-ва даходзіць да лексем, якія з'яўляюцца спадчынай праславянскага фонду. Так, напрыклад, звычайна назоўнік рокъ адносяць да лексічных паланізмаў, часам, праўда, з удакладненнем семантыкі – са значэннем 'год; тэрмін'¹⁹. Прыглядзём некалькі прыкладаў, выяўленых у аналізуемых палемічных тэкстах, дзе назоўнік рокъ выступае з асноўным значэннем 'год':

„и бываетъ року того съ прибылымъ тымъ днемъ триста шестьдесятъ дней и шесть” (Аб адзін. веры, 39); „бо такъ Данилъ мовить, же светые мають быти подданы антихристови до времене и времену и полвр-мене, то есть до времене (черезъ рокъ) и времену (то есть черезъ двѣ лѣтъ) и полврремени (то есть черезъ полрока)” (Унія, 40); „што се стало року прошлого тисеча 596, въ Берестью, на сыноде Рускомъ, прыстойне собраномъ одь его милости отца митрополита эъ иньшыми епископы своими” (Саб. Бер., З ненум.).

Аднак лексема рокъ узыходзіць да праславянскага *rokъ 'дамоўлены час, тэрмін' ад *rekti 'сказаць' і

„першапачаткова азначала 'нешта дамоўленае' [...], альбо дамоўленасць у прававых адносінах, якая, як правіла, вызначаласць тэрмінам на 12 ме-сяціў – такім парадкам слова *rokъ атрымала значэнне 'год' [...]. Таму неабавязковая выходзіць з меркавання аў запазычанні ст.-бел. рокъ з польск. rok. Прасл. *rokъ генетычна звязваецца з ст.-інд. *rāśat* 'распарадак', гоц. *ragin* 'думка', 'розум', *rahñjan* 'разлічваць', тахар. A *rake*, В *rekti* 'слова', алб. *rok* 'тэрмін', 'рашэнне'²⁰.

Яшчэ адна з многіх лексем, якую традыцыйна разглядаюць як паланізм, – назоўнік вінніца 'вінакурня'. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы паведамляе, што старабеларуская лексема вінница 'вінаграднік, вінаград'

¹⁷ Л.Л. Гумецкая, К истории украинско-польских языковых связей [в:] Исследования по польскому языку, отв. ред. З.Н. Стrelкова, Москва 1969, с. 219–228.

¹⁸ А. Віткоў, *Slownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa 1985, s. 108, 130, 660.

¹⁹ А.І. Журавка, Паланізмы..., с. 94; А.М. Булыка, Лексічныя запазыччанні..., с. 186.

²⁰ Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 11, Мінск 2006, с. 178–179.

была запазычана з польскай мовы²¹. А *Гістарычны слоўнік беларускай мовы* фіксуе цэлы комплекс яго значэнняў: 1. Вінаградная лаза; 2. Вінаграднік; 3. перан. Выведзеная з Егіпта габрэй; 4. перан. Схіленая да хрысціянства ізычнікі; хрысціяне; 5. Вінакурня, бровар²². Адпаведны прыклад знаходзім ў адным з рэлігійна-палемічных твораў: „а іншie в землі немецкой, у однои побожной невъсты, у винници скрывшися, здорово потомъ до домовъ своихъ ушли” (*Гістор.*, 51 адв.). Назоўнік *винніца=виница* (ад *вино*) у спісе XIV ст. фіксуе *Словарь древнерусского языка*²³. Словаўтаральнай базай гэтага назоўніка выступае аснова прыметніка *вінь-нъ 'вінны'*, утворанага ад назоўніка *вино*, які з'яўляецца праславянскім запазыччаннем з лацінскай мовы – ад *vīnum*, а ўтвораны назоўнік паводле праславянскай па паходжанні мадзлі пры дапамозе суфікса *-и-* < *-ik->. Незразумела ў такім разе, чаму лексема *винница* ў старабеларускай мове павінна лічыцца паланізмам. Толькі на той падставе, што слова існавала ў тагачаснай польскай мове і з таким жа значэннем існуе зараз? Як бачна, гэтае слова было вядома раней не толькі заходнім, але і ўсходнеславянскім гаворкам і да таго ж з'яўляецца спадчынай праславянскага перыяду. У паўднёваславянскіх мовах, прынамсі ў балгарскай (усходняя падгрупа) і сербскай (заходняя падгрупа), вядомы назоўнік, утвораны па іншай мадзлі: *винарница*, які ў сучаснасці мае значэнне 'вінная крама'.

Дастаткова часта ў творах рэлігійнай палемікі, як і ў іншых стылях і жанрах старабеларускага пісьменства, адзначаюцца формы адмоўнага займенніка *жадень* ('ніхто', выражает суб'ектныя адносіны) і *жадны* ('ніякі', выражает аб'ектныя адносіны), напрыклад:

- 1) „але въ томъ тобъ жадень бачный и богобойный вѣры не дастъ” (*Апокр.*, 48 адв.); „нехайже того Филиялетъ и жадень иный не твердить” (*Антыр.*, 261); 2) „ани отколя жадного ратунку мѣти не сподѣваючися” (*Гістор.*, 50 адв.); „а гльскіе войска обстуپятъ их, иж жадным способом оутѣкати не смогут” (*Казанне*, 77); „и жадного местъца на томъ соборе имъ не дано” (*Саб. Бер.*, 2-ав); „не учынишъ правъ собѣ рытынь, а нѣ жадного подобенства гѣ и не будешъ его хвалити, а нѣ ся кланят, а нѣ служыт” (*Аб абраазах*, 3).

Першая пісьмовая фіксацыя займенніка *жадень* у старабеларускай мове адносіцца да 1338 г.²⁴, і традыцыйна ён трактуецца як паланізм²⁵. На агульным фоне лексічнага і граматычнага афармлення вышэйпрыведеных выказванняў гэтае меркаванне выглядае праўдзівым. Аднак

²¹ Іbidem, т. 2, Мінск 1980, с. 149.

²² *Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, вып. 3, Мінск 1983, с. 275–276.

²³ И.И. Срезневский, Словарь древнерусского языка в 3 томах, т. 1, ч. 1, Москва 1989, с. 261–262; гл. таксама: И.И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка в 3 томах, т. 1, Москва 2003, с. 262; Словарь древнерусского языка XI–XVII вв., вып. 2, Москва 1975, с. 181.

²⁴ Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 3, Мінск 1985, с. 201.

²⁵ А.М. Булыка, А.М. Журавльский, И.Крамко, Гістарычна марфалогія беларускай мовы, Мінск 1979, с. 136; В.Макішев, Язык Литовского Статута..., с. 271–272.

„Існуюць дзве этымалагічныя версіі паходжання слова: з корана **īkd-* (гл. жадаць, жадзён) або з выразу **nī-hē-jedvīlъ*. Агляд іх даў Трубачоў, які прыводзіць шэраг фактав і паралелей і аргументавана схіляецца да другой, звязтаючы ўвагу на ўкр. *жаден*²⁶.

Наводзіць на раздум і той факт, што адпаведныя слова з такім жа значэннем зафіксаваны, акрамя польскай і беларускай, таксама ва ўкраінскай, чэшскай, славацкай, верхнен- і ніжнелужыцкіх мовах, таксама ў рускіх дыялектах (смал., кур., варонеж., паўд., свярдл.)²⁷. Верагодна, у гэтым выпадку мы маем справу з выяўленнем разштак дыялектных асаблівасцей праславянскага перыяду, а не з больш позней інавацыяй пад уплывам польскай мовы, хоць ўдзел апошній у падтрымцы ўжывання гэтых формаў адмаўляць нельга. Дарэчы, да такіх жа высноў адносна паходжання займенніка *жадний* ва ўкраінскай мове яшчэ раней прыйшла і Л.Л. Гумецкая, якая ў вышэйназваным артыкуле заўважае:

„Не проще ли отнести эту украинско-западнославянскую общность к полигенетическим явлениям, возникающим самостоятельно в разных центрах языковой территории?“²⁸.

У творах рэлігійнай палемікі сустракаюцца разнастайныя адзайменнікавыя прыслоўі, сярод якіх вылучаюцца група аднолькавых або вельмі блізкіх да польскіх па гучанні: *завше* – *zawsze*, *індей* – *indzej*, *кеды* – *kiedy*, *негды* – *niegdyś*, *нигды* – *nigdy*, *овъде* – *owde*, *теды* – *tedy*, *ту* – *tu*, утвораныя ад займенніка *jako*: *якось*, *якоколвесь*, *неяко*, *неякось*, *нияко*, *ледајко*, *неледајко*, а таксама неязначальныя прыслоўі з другой часткай *кол(ъ)ве(къ)* і з часціцай *леда*. У гэтай групе можна асобна вылучаць *тыя*, якія з'яўляюцца праславянскім набыткам і пашырэнне якіх у XIV–XVII стст. было стымулявана ўплывам польскай мовы, і *тыя*, выкарыстанне якіх у старабеларускі перыяд было абумоўлена ўласна польскай мовай. Так, напрыклад, у аналізуемых творах выяўлена прыслоўе *овѣдѣ* ‘дзе-небудзь, на іншым месцы’, сутучнае польскаму *owde*: *еднакъ же ижъ овѣдѣ въ жадной книзѣ греческой тогосмы знайти не могли [...] намъ абы были принесены велми жадають* (Апокр., 188). І.І. Крамко, аўтар раздзела *Прыслоўе ў калектыўнай манографіі, прысвечанай старажытнаму беларускаму пісьменству, асцярожна выказваеца:*

„Магчыма, уплывам польскай мовы падтрымлівалася ўжыванне ў беларускіх помніках XVI–XVII стст. старажытнага прыслоўя *овъде* (‘на іншым месцы’, ‘дзе-небудзь’)²⁹.

²⁶ Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 3, Мінск 1985, с. 201 (Трубачоў звязтае ўвагу на адсутнасць насавога галоснага ў корані польскага слова *laden*, які быў бы заканамерным пры ўмове паходжання ад праславянскага **īkd-*. – М.С.).

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Л.Л. Гумецкая, оп. сіг., с. 226.

²⁹ І.І. Крамко, *Прыслоўе [у:] А.М. Булыка [і інш.], Мова беларускай пісьменнасці XIV–XVIII стст.*, Мінск 1988, с. 275.

Сітуацыя ў дадзеным выпадку, сапраўды, неадназначная – з аднаго боку, гэтае прыслоёве часцей выяўляеца ў помніках, якія, безумоўна, зведалі ўпльў польскай мовы, і таму можа прэтэндуваць на статус паланізма, а з другога – з'яўляеца такім жа праславянскім набыткам, як і, скажам, прыслоёве *инде, онъде*; да таго ж яно не мае якіх-небудзь адметных польскіх моўных прыкмет. Лічым, што па сукупнасці прыведзеных разваг прыслоёве *ое(ъ)дѣ* варта разглядаць не як паланізм, а як праславянскую па паходжанні лексему, выкарыстанне якой у старабеларускай мове было стымулювана польскай мовай.

Такая ж сітуацыя склалася і з прыслоёвем *ту 'тут'*, утвораным ад формы давальнага склону праславянскага ўказальнага займенніка *ть* і вядомым як агульнаўсходнеславянскай мове (адзначаеца ў грамаце князя Ізяслава 1264 г.)³⁰, так і старабеларускай мове, а таму пашырэнне яго ў апошній нельга лічыць толькі вынікам польскамоўнага ўпльыву, хаця трэба прызнаць, што, прынамсі, у творах рэлігійнай палемікі іх выкарыстанне з апошнім звязана. Так, у *Справядлівым апісанні* чытаєм:

„вы в божыницы геретыческои соборища свое чинили, литорыгию свetuю тамъ отправовати смели есте, опустивши такъ много церьквеи которыхъ ту жъ подъ бокомъ мели есте” (*Справ. апк.*, 40 ада.);

у старабеларускім тэксле *Апокрысіса* знаходзім:

„Тыя слова дѣпісовы для того, чытателю любімый, здало ми ся ту цале выписать, абысь тымъ снаднѣй поступкови его [...] приглядѣтися могъ” (*Апокр.*, 96);

і паралельна ў польскім тэксле: „*zdałō mi się tu cale wpisać*” (*Apokr.*, 147).

Адносна многіх іншых лексем праславянскага перыяду, якія традыцыйна адносяцца да лексічных паланізмаў, пры больш глыбокім стаўленні да іх паходжання, словаўтварэння і пашырэння ў сумежных заходне- і ўсходнеславянскіх гаворках павінны быць зроблены істотнай ўдакладненні і заўвагі. Між іншым, для наймення *праславянскіх* па паходжанні лексем (а таксама форма- і словаўтваральных афіксau), выкарыстанне якіх у старабеларускі перыяд падтрымлівалася з боку польскай мовы, варта было бы стварыць асобны тэрмін. З улікам іх наяўнасці і спецыфікі бачанне ступені ўпльыву польскай мовы на старабеларускую на лексічных узроўні набывае ўжо іншы малюнак і колькаснае выяўленне. Аднак традыцыйнае разуменне лінгвістамі праблемы лексічных паланізмаў, здаецца, усё яшчэ адпавядае формуле, апісанай украінскім даследчыкам А. Баруцкім:

„Тривалий час в російському та радзінскому мовознавстві пануvalа думка, што будь-яке слово³¹, спільне украінскій, беларускій та польскій мовам і невідоме російскай мові, візічалася як безсумнівний полонізм”³².

³⁰ *Ibidem*, с. 276.

³¹ Тоё ж можна сказаць і пра адно са значэнняў слова, гл., напр., вышэй пра лексему *рокъ*.

³² А. Б о р у ц ь к и й, *op. cit.*, с. 71.

Фактычна па-за ўвагай гісторыкаў мовы ўсё яшчэ застаецца разуменне таго, што

„так звана «мова руська» у період свого становлення серед іншых джерел спіралаася також і на дialeктні основе як украінськоі, так і білоруськоі мов”³³.

Вывучаючы лексічныя паланізмы старабеларускага перыяду, даследчыкі зыходзяць найперш з факта наяўнасці адпаведнага слова ў польскай мове. І разам з тым, як правіла, пад увагу зусім не бярэцца верагоднасць таго, што тая ці іншая лексема можа з'яўляцца агульным набыткам суседніх заходніх і ўсходнеславянскіх гаворак. Справядліва, на наш погляд, яшчэ ў 1978 г. заўважыў У.В. Аніченка:

„адны і тыя ж слова маглі адначасова пашырацца на польскіх і сумежных з імі беларускіх і ўкраінскіх землях. Лексемы гэтага тыпу можна разглядзіць як агульны здабытак трох суседніх народаў і ў адносінах да Беларусі лічыць уласна беларускай і ўкраінскай лексікай. Гэта тым больш правамерна, што такія слова існавалі не толькі ў далёкія ад нас часы на беларускай і ўкраінскай тэрыторыях, але без істотных змен захаваліся тут да апошняга часу. Гэта лексічныя адзінкі з рознай семантычнай характарыстыкай, напрыклад: блуканье, брудъ, выдатокъ, выконанье, выхованье, гомонъ, зукъ, драбина, забабоны, заручыны, зывчай, згода, зневага, зброя, жниво, истома, крывда, крокъ, күделя, кухарка, любча, насенье, обовязокъ, подлога, пожытокъ, помста, прыгода, прытомністъ, прыхильность, промова, размова, сведамый, справа, стайнія, страва, умова, хмары, шлюбъ, дбати, допомогати, досконалый, залежыты, вызволіти, даремно, карати, мацати, зычыты, іншы”³⁴.

З улікам вышэй пададзеных разнага і назіранняў вызначэнне таго ці іншага славянскага па паходжанні слова як лексічнага паланізма пры падабенстве формы і семантычнага аб'ёму старабеларускай і адпаведнай польскай лексемы вымагае ўлічваць: 1) існаванне слова ў тагачаснай польскай мове і яго далейшы лёс; 2) формы слова ў розных жанрава-стылевых разнавіднасцях старабеларускай мовы і яго лёс у беларускай мове; 3) прадстаўленне слова ў сучасных (і даунейшых) беларускіх і ўкраінскіх (а ў ідале – і ў іншых славянскіх) гаворках; 4) рэканструкцыю праславянскай формы; 5) высвяtleнне яго словаўтварэння. Безумоўна, такі падыход вельмі шырокі, зыходзіць за межы ўласна гістарычнай лексікалогіі і арэальнай лінгвістыкі, аднак, здаецца, толькі такім шляхам можна дайсі да ісціны. Пры гэтым важна памятаць пра асаблівы статус праславянскіх па паходжанні слоў, выкарыстанне якіх у старабеларускі перыяд было стымулявана польскай мовай. У выпадку, калі такія праславянскія па паходжанні лексемы а) набываюць польскай мове якія-небудзь новыя лексічныя значэнні і з імі адзначаюцца

³³ Ibidem, c. 70.

³⁴ У.В. Аничэнка, Гістарычна лексікалогія ўсходнеславянскіх моў, Гомель 1978, с. 42.

ў старабеларускай мове, то яны могуць кваліфікаўца як семантычныя паланізмы; б) маюць якія-небудзь іншыя рысы ўласна польскай мовы, напрыклад, фанетычныя, словаўтваральныя ці граматычныя, то яны могуць разглядацца адпаведна як фанетычныя, словаўтваральныя ці граматычныя паланізмы. Напрыклад, прыслоўе *інде* ўтворана ў праславянскую пару ад азначальнага займенніка *інъ* пры дапамозе суфікса *-де*, а вось форма *індей* скалькавана з польскага прыслоўя *indziej*, утворанага пры дапамозе іншага словаўтваральнага сродка, а таму можа разглядацца як словаўтваральны, але не як лексічны паланізм. У аналізуемых тэкстах часцей адзначаецца форма *інде*:

„явно всякому правовѣрующему, яко нигдѣ *інда*, кромѣ въ Іерусалимъ начало истинное вѣры, и святое непорочное апостольское церкви основание и созиданіе совершился и тамо утвердися” (Аб адзін. веры, З адв.); „что о таковыхъ пишеть которые мимо церьковъ божию где иньде собираютъ сѧ на молитвы и пенимъ” (Справ. апіс., 43); „синодъ тотъ черезъ универсаль tolko въ Берестю быль зложоный, безъ дложенія всякого, еслижъ въ церкви, албо гдѣ *інда* скажки на немъ отправоватися мѣли” (Апокр., 85); „прадстаўлены і словаўтваральны паланізм *індей*: мусить тая церковь где *інъдем* пребывать” (Саб. Бер., 52); „Слухаи не вспоминаючи даліхихъ и чужоземъскихъ речей, которые се зъ стороны тое единости межы рымляны и ігреки где *інъдем* точили” (Справ. апіс., 4).

С. Яшчэ адзін аспект, які выклікае пэўныя складанасці пры вызначэнні лексічных паланізмаў старабеларускага перыяду, звязаны з ролюю польскай мовы як пасрэдніцы пры пранікненні ў мовы ўсходнеславянскія запазычанняў з розных неславянскіх еўрапейскіх моў. Узнікае пытанне: якія з гэтых запазычанняў можна лічыць лексічнымі паланізмамі, а якія – адпаведна – лацінізмамі, грэцызмамі, германізмамі і г.д.? Паводле якіх крытэрыйў яны павінны размяжоўвацца? Як вядома, шматлікія запазычанні з лацінскай, нямецкай, італьянскай, французскай і інш. моў траплялі ў старабеларускую ў „спольшчанымъ” варыянце – часта яны фіксуюцца з выразнымі польскамоўнымі фанетычнымі, словаўтваральнymi, граматычнымі рысамі, супадае і семантычныя аб'ём судносных польскіх і старабеларускіх лексем, а таму ўмоўна апошнія могуць кваліфікаўца як лексічныя паланізмы, аднак, на нашу думку, больш адпаведна называць такія запазычанні іншым тэрмінам, які б улічваў і падкрэсліваў спецыфіку гэтага тыпу лексем, напрыклад, **паланізмы-транслятары**. Так, напрыклад, паланізмам-транслятарам можна лічыць назоўнік *картэлюшъ*, адзначаны ў *Справядлівым апісанні* са значэннем ‘асобны ліст з тэкстам, улётка’:

„некоторые незбожные вестоношъкове особы легъкие будучи з берестя новины якиесь дивные розъевали и карътельюши полные неправды по местахъ и mestечкахъ межи людем християнъскихъ на огиду тое единости скидали” (Справ. апіс., 24).

Старабеларускі назоўнік *картелюшъ* ёсць калька з польскага *kartelusz luźny arkusz papieru*³⁵, у сваю чаргу вытворнага ад лацінскага *charta* ‘папера’. Наяўнасць часткі *-юш-* выразна сведчыць пра тое, што ў старабеларускую мову гэтае запазычанне трапіла праз польскую.

Калі ж запазычаная лексема не дэманструе ніякіх уласна польскамоўных рыс, то яна павінна кваліфікація як запазычанне з іншай мовы з указаннем на тое, што ў старабеларускую трапіла, верагодна, праз пасрэдніцтва польскай мовы. Напрыклад, у тэксце *Гісторыі пра Фларэнційскі сабор* знаходзім: “немаль увесь свѣтъ собѣ и костелови Рымскому зголдовали” (*Гістор.*, 48). Лексема *голдовати, кголдовати* ‘пакарыцца, залежаць ад каго-небудзь’ вядома старабеларускай мове³⁶, верагодна, дзяякочы польскай, дзе ўзнікла на аснове запазычання з нямецкай³⁷. Тоэ, што семантычны аб'ём адпаведных лексем не супадае (для польскага слова (*h)oldować* фіксуюцца чатыры значэнні³⁸, для старабеларускага – толькі адно), сведчыць пра запазычаны характар слова ў старабеларускай мове. Запазычаннем праз польскую мову трэба лічыць і слова *голдовати, голдованіе, голдовнікъ, голдовъныи, зафіксаваныя ў старажытнарускай мове*³⁹. Вельмі паказальныя і самыя крыніцы, дзе гэтыя лексемы сустрэліся ўпершыню – *Поручная грамота Молдавских баяр Польскому королю Владиславу* 1395 г.

У роўнай меры справядлівым можа быць і сцверджанне, што іншамоўныя лексемы маглі запазычвацца старабеларускай мовай непасрэдна з мовы-крыніцы. Асабліва сказанае датычыцца запазычанняў з грэчаскай і лацінскай моў – у сувязі з шырокім выкарыстаннем іх у сфере рэлігіі, науکі, асветы, адукациі, мастацтва, культуры, а таксама юрыдычнай і канцылярскай, такія запазычанні маглі пранікаць у старабеларускую мову і непасрэдна. Праўда, адрозніць іх ад запазычаных праз пасрэдніцтва польскай мовы бывае вельмі няпроста. Адзін з магчымых шляхоў такога размежавання – парадуннанне семантычнага аб'ёму адпаведных лексем у мове-крыніцы, мове-транслятары і мове-рэцыпіенце. У выпадку, калі следам за польскай мовай і ў старабеларускай запазычаная лексема выступае з новым значэннем, невядомым мове-крыніцы, то

„абсалютнае супадзенне семантыкі гэтых слоў у старабеларускіх помніках з іх семантычным дыялазонам у старапольскай мове з'яўляеца надзеіным доказам таго, што іх шлях у беларускую мову ліжаў праз польскую мову, і, безумоўна, аб непасрэдных беларуска-лацінскіх, беларуска-нямецкіх або беларуска-венгерскіх моўных контактах у такіх выпадках гаварыць не прыходзіцца”⁴⁰.

У якасці прыкладаў такіх запазычанняў аўтар прыведзенай цытаты, А.М. Булыка, прыводзіць слова *аркушъ ‘ліст паперы, бляхі’, гербъ ‘шляхецкі*

³⁵ *Słownik polszczyzny XVI wieku*, t. 10, Wrocław 1976, s. 155.

³⁶ *Гістарычны слоўнік беларускай мовы*, вып. 7, Мінск 1986, с. 31.

³⁷ А. В. г. с. к. п. е. г., оп. *cit.*, с. 172.

³⁸ *Słownik polszczyzny XVI wieku*, t. 8, Wrocław 1974, s. 361–362.

³⁹ И.И. Срезневский, *Словарь древнерусского языка...*, с. 541.

⁴⁰ А.М. Булыка, *Лексічныя запазычанні...*, с. 226.

знак', гуфъ 'атрад', гермох' збраяносец', лекгумина 'гародніна'⁴¹. Звычайна ж лічыцца, што, калі запазычанае слова зафіксавана найперш у польскім пісьменстве, а потым – у старабеларускім, то ў апошніе яно трапіла празпольскую мову.

Такім чынам, сярод паланізмаў-транслятараў можна вылучаць дзве групы слоў: 1) тыя, што пры супадзенні лексічнага значэння дэманструюць фармальныя польскамоўныя рысы (фанетычныя, словаўтваральныя, граматычныя), а таксама 2) тыя, што, як і польская адпаведнікі, утрымліваюць новае, невядомае мове-крыніцы значэнне, і пры гэтым неабавязкова маюць іншыя прыкметы польской мовы. Адпаведна, у якасці крытэрый размежавання паланізмаў-транслятараў і іншамоўных запазычанняў старабеларускай мовы могуць выступаць семантычны аб'ём лексем і фармальныя прыкметы (фанетычныя, словаўтваральныя, граматычныя). Безумоўна, і пры такай інтэрпрэтацыі запазычанняў нельга ўнікнуць пэўных цяжкасцей, звязаных, напрыклад, з вызначэннем таго, якія менавіта фанетычныя, словаўтваральныя або граматычныя рысы трэба лічыць ўласцівымі ўласна паланізмам, а якія – іншым запазычанням. Напрыклад, напінаньне дыграфа *кг* у старабеларускіх напісаннях можа быць вытлумачана і як рыса польской мовы, і як рыса іншай, да прыкладу, лацінскай ці німецкай, моў, якім уласцівы гук [g] (з выбухні) і з якіх слова было запазычана; у разгледжаных тэкстах адзначаны лексемы: *ар্কументъ*, *квалитъ*, *крунітъ*, *кліянсъ*, *куклярства*, *амекга*, *паркаминъ*, *пелкгрымоване*, *протосинкгельтъ*, *пуркгаторіюмъ*, *синкгельтъ*, *теолокгъ*, *фікура*, *фолкговати*, *шпекгъ* і інш. Заключэнне ж аб аднясенні або неаднясенні запазычанай старабеларускай лексемы да ліку паланізмаў-транслятараў неабходна прымаць з улікам розных складнікаў: зместавага і фармальнага супадзення, часу пісьмовай фіксацыі, жанрава-стылевай спецыфікі.

Да лексічных паланізмаў старабеларускай мовы трэба адносіць і такія слова, якія былі ўтвораны ў польскай мове на аснове ўласных словаўтваральных мадэлей, спосабу і сродкаў, але ад запазычаных каранёў. Так, напрыклад, у надрукаваным дзвінум мовамі (ст.-бел. і польск.) *Казанині святога Кірыла* адзначаны назоўнік *спѣжарні*: *спѣжарнѣ* іхъ албо скарѣбницѣ напольнены, и от збыту наполняючи, зъ тои в другую" (*Казанне*, 19 адв.). Паводле *Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы*, у старабеларускі перыяд гэты назоўнік меў значэнне 'кладоўка, памяшканне для захоўвання харчовых прадуктаў' і паходзіў з пол. *spieżarnia* 'тс', якое ў сваю чаргу ўтворана ад ст.-пол. *spiza* 'прадукты, харчаванне', запазычнага з ст.-в.-нім. *spise* 'яды, харчаванне, правіянт; хатнія гаспадарка' і ўзыходзіць да с.-лац. *spesa* < з лац. *expensis* (рекупія) 'выдатак, кошт'⁴². І хатні словаўтваральны фармант -арн-(я) надаў іншамоўнай лексеме, так бы мовіць, "славянскі" выгляд, верагодна, яна яшчэ не была засвоена старабеларускай мовай, або не была вядома ў розных рэгіёнах ВКЛ, і таму аўтар палічыў неабходным патлумачыць яе значэнне: *спѣжарнѣ* албо *скарѣбница*.

⁴¹ *Ibidem*, с. 226.

⁴² *Этымалагічны слоўнік беларускай мовы*, т. 12, Мінск 2008, с. 266.

D. Асобна трэба весці гаворку пра семантычныя паланізмы ў старабеларускай мове, пад якімі трэба разумець вядомыя ёй уласныя па паходжанні (у тым ліку і праславянскія) лексемы, што пад уплывам значэння сугучных польскіх лексем выступаюць з неўласцівымі для старабеларускай мовы значэннямі. Можна ўзгадаць прыведзены вышэй выраз *ся плохо поквапила* з *Апокрысіса Хрыстафора Філалета*, дзе прыслоўе *плохо* выступае не ў значэнні 'дрэнна', а ў значэнні 'неразважна, легкадумна, паспешліва'. Тэма семантычных паланізмаў, здаецца, мала закраналаася айчыннымі гісторыкамі мовы; з ліку навуковых крэніц па гэтай тэмі можна называць, здаецца, толькі невялікую частку ў раздзеле *Фанетычна, марфалагічна і семантычна адаптация запазычання* манаграфіі А.М. Булыкі, дзе разглядаюцца змены ў семантыцы запазычаных праз пасрэдніцтва польскай мовы неславянскіх лексем, а не зрухі ў семантыцы ўласных па паходжанні лексем, што адбыліся пад уплывам польскай мовы⁴³.

Як бачна, праблема лексічных паланізмаў у гістарычным дачыненні выглядае яшчэ больш складанай, чым праблема лексічных паланізмаў у сучаснай беларускай мове – для апошніх асноўным крытэрыем аднесення лексем да ліку паланізмаў з'яўляецца факт іх наўясці ў польскай мове і адсутнасці ў сучасным слоўніку мовы беларускай⁴⁴. Аднак пры вызначэнні лексічных паланізмаў старажытнага перыяду гэтага недастаткова – неабходна ўлічваць час, форму і змест, а таксама шлях пранікнення лексемы з (або праз пасрэдніцтва) польскай мовы, у выніку чаго частка праславянскіх па паходжанні лексем сугучных з адпаведнымі польскімі выводзіцца з кола лексічных паланізмаў, хаци, у выпадку, калі некаторыя з іх адзначаны з ўласцівымі польскай мове новымі значэннямі, то яны могуць быць аднесены да семантычных паланізмаў, а ў выпадку, калі некаторыя з іх ўтрымліваюць іншыя польскамоўныя рысы, то яны адпаведна павінны разглядацца ўжо як фанетычныя, словаўтваральныя, граматычныя паланізмы; асаблівы статус набываюць і паланізмы-транслятары – слова, запазычаныя праз пасрэдніцтва польскай з іншых моў. Падабенства словаўтварэння і слоўнікавага складу, наявнасць агульнаславянскіх дыялектных адметнасцей і цеснае ўзаемадзеянне на працягу фактычна ўсяго старажытнага перыяду спрычыніліся да таго, што праблема лексічных паланізмаў усё ўяўляе застаецца адной з самых складаных у гістарычнай лексікалозі і патрабуе комплекснага падыходу для яе вырашэння.

Спіс выкарыстаных крэніц і іх скарачэнні

- Ab образах – Ab образах, ab рэліках* (1622) [у:] А.І. М а л ь д з і с, І.І. К р а м к о, *Невядомы памнік палемічнай літаратуры XVII ст. („О образех, о реликвях“)*, „Беларуская лінгвістыка“ 1983, вып. 24, с. 55–61.
Ab адзін веры – O единой истинной православной вѣрѣ и о святой соборной апостолской церкви, откуду начало приняла, и како повсюду распространяется (1588), „Русская историческая библиотека“ 1882, т. 7, стлб. 601–938.

⁴³ А.М. Б у л ы к а, *Лексічныя запазычанні...*, с. 224–228.

⁴⁴ А.М. Б у л ы к а, *Даўнія запазычанні беларускай мовы*, Мінск 1972, с. 22.

- Антыр.* – *Антиризис или апология против Христофора Филалета* (1599), „Русская историческая библиотека” 1903, т. 19, стлб. 477–982.
- Апокр.* – *Апокрисисъ албо отповѣдь на книжку о съборѣ берестейскому, именемъ людей старожитной релїи греческой, черезъ Христофора Филалета врихлѣ дана* (1598), „Русская историческая библиотека” 1882, т. 7, стлб. 1003–1820.
- Гістор.* – *Історія о листрикійскомъ, то есть, о разбойническомъ, Ферарскомъ або Флоренцкому синодѣ, якія отъ правдивыхъ списаная* (1598), „Русская историческая библиотека” 1903, т. 19, стлб. 433–476.
- Казанне* – *Казанье святого Кирилла патріархы ерусалямъского о антіхристе и знакахъ его* (1596) – старадрук з фондаў бібліятэкі Акадэміі навук Літоўскай рэспублікі.
- Саб. Бер.* – *Описаныи и оборона събору рускаго берестейскаго* (1597), „Русская историческая библиотека” 1903, т. 19, стлб. 183–328.
- Справ. апіс.* – *Справедливое описание поступку и справы синодове* (1596) – мікраформа з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
- Унія* – *Унія альбо Выкладъ преднейшихъ архтыкуловъ, ку зъодноченью грековъ съ костоломъ рымскимъ належащыхъ* (1595), „Русская историческая библиотека” 1882, т. 7, стлб. 111–168.

Maryna Svistunova

Lexical Polonisms in Old-Belarusian religious polemic

Abstract

The article deals with lexical Polonisms in Old Belarusian (starabielaruskaja mova) religious polemical texts. Traditional interpretations of lexical Polonisms often ignore the pan-Slavic language base and the possibility of independent formation of words based on the existence of similar word-building models in both languages. The article presents criteria for classifying Slavic and non-Slavic lexemes as lexical Polonisms, names several types of lexical Polonisms and discusses some examples of lexemes that cannot be legitimately defined as such.